

## РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

### ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
21 лістапада 2011 г. № 531

#### **1/13088** Аб узнагароджанні А.І.Гарэлікавай медалём Францыска Скарыны

(22.11.2011)

За ўклад у развіццё і ўмацаванне дружалюбных адносін і супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай узнагародзіць старшыню грамадскай арганізацыі «Севастопальскае таварыства «Беларусь», мастацкага кіраўніка народнага ансамбля беларускай песні «Белая Русь» Гарэлікаву Алу Іванаўну медалём Францыска Скарыны.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
21 ноября 2011 г. № 532

#### **1/13089** Об изменении состава Совета Безопасности Республики Беларусь

(22.11.2011)

Включить в состав Совета Безопасности Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. № 391 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 1/11828), Конюка Александра Владимировича – Генерального прокурора, Ермакову Надежду Андреевну – Председателя Правления Национального банка, Вакульчика Валерия Павловича – Председателя Следственного комитета, исключив из данного состава Г.А.Василевича и П.П.Прокоповича.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
21 ноября 2011 г. № 533

#### **1/13090** О проведении переговоров по проекту международного договора, его подписании и временном применении

(22.11.2011)

1. Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года\* (далее – Протокол) в качестве основы для проведения переговоров.

2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея Николаевича на:

проведение переговоров по проекту Протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;

подписание Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

3. Временно применять Протокол с даты его подписания до вступления в силу.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
21 ноября 2011 г. № 534

#### **1/13091** О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. № 244

(22.11.2011)

1. Внести в пункт 4 Указа Президента Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. № 244 «О создании автодорожного обхода территории Национального парка «Беловежская пуща»

\* Не рассылается.

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 1/11634; 2011 г., № 3, 1/12220; № 27, 1/12383) следующие изменение и дополнение:

в абзаце третьем цифры «162» заменить цифрами «157»;

дополнить пункт абзацем четвертым следующего содержания:

«на ремонт республиканской автомобильной дороги Р-47 Свислочь–Порозово–Пружаны Министерству транспорта и коммуникаций в 2011 году – 5 млрд. рублей.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
23 лістапада 2011 г. № 535

**1/13095 Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь**

(24.11.2011)

За шматгадовую плённую працу, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, заслугі ў развіцці лясной гаспадаркі, архітэктурны, будаўніцтва, навукі, адукацыі, культуры і спорту:

1. Узнагародзіць:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | ордэнам Айчыны III ступені   |
| Вараб'ева<br>Уладзіміра Нікіфаравіча  | – інспектара Цэнтра ідэалагічнай работы пры дзяржаўнай культурна-дасугавай установе «Цэнтральны Дом афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»                                      |
| Васільева<br>Пятра Міхайлавіча        | – каваля на молатах і прэсах кавальскай вытворчасці філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода                                      |
|                                       | ордэнам Пашаны   |
| Альшанскага<br>Уладзіміра Іванавіча   | – начальніка сектара 211 аддзела 21 спецыяльнага канструктарскага ўпраўлення 2 адкрытага акцыянернага таварыства «АГАТ-сістэмы кіравання»  |
| Ганчарова<br>Віла Іванавіча           | – прафесара кафедры менеджмента прыватнай установы адукацыі «Мінскі інстытут кіравання»  |
| Нядзельку<br>Віктара Аляксандравіча   | – электразваршчыка на аўтаматычных і паўаўтаматычных машынах зварачнай вытворчасці філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода       |
| Петрашэвіча<br>Аляксандра Мікалаевіча | – фрэзероўшчыка механазборачнай вытворчасці філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода  |
|                                       | ордэнам Францыска Скарыны  |
| Захлеўнага<br>Леаніда Канстанцінавіча | – мастацкага кіраўніка заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа» творчага аб'яднання музычных калектываў Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі |
| Мішчанчука<br>Уладзіміра Андрэевіча   | – дэкана тэатральнага факультэта ўстановы адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў»<br>медалём «За працоўныя заслугі»   |
| Альшэўскую<br>Чаславу Чаславаўну      | – вадзіцеля тралейбуса службы руху ўнітарнага гарадскога прадпрыемства «Гродзенскае тралейбуснае ўпраўленне»   |
| Аржаева<br>Уладзіміра Васільевіча     | – намесніка начальніка спецыяльнага канструктарскага ўпраўлення 4 адкрытага акцыянернага таварыства «АГАТ-сістэмы кіравання»   |
| Беляшова<br>Аляксандра Васільевіча    | – галоўнага геофізіка геофізічнай экспедыцыі геалагаразведчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»   |
| Быкоўскага<br>Алега Міхайлавіча       | – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Інстытут «Мінскграмадзянпраект»   |

|   |   |
|---|---|
| Волкава<br>Міхаіла Віктаравіча            | – галоўнага канструктара праектаў электраабсталявання і праграмнага забеспячэння аддзела галоўнага канструктара філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода |
| Давідовіча<br>Аляксандра Іванавіча        | – ляснічага Вітуніцкага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Бягомльскі лясгас»   |
| Іспраўнікава<br>Аляксандра Уладзіміравіча | – слесара-інструментальшчыка сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Марко»  |
| Кірыенку<br>Уладзіміра Міхайлавіча        | – дырэктара рэспубліканскага праектнага ўнітарнага прадпрыемства «Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга «Інстытут Белдзяржпраект»   |
| Казачука<br>Валянціна Лук’янавіча         | – слесара механазборных работ механазборнага цэха вытворчага прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Цветліт» грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства глухіх»  |
| Каляду<br>Яўгенія Васільевіча             | – намесніка галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таварыства «АГАТ-сістэмы кіравання»   |
| Кандратовіча<br>Анатолія Паўлавіча        | – дырэктара Гродзенскага гандлёвага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Гандальадзенне»   |
| Каранкевіча<br>Віктара Мікалаевіча        | – дырэктара вытворчага прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Блік» грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства глухіх»   |
| Контышаву<br>Галіну Анатольеўну           | – швачку вытворчага прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Ніць» грамадскага аб’яднання «Беларускае таварыства глухіх»  |
| Красоўскага<br>Уладзіміра Іванавіча       | – першага прарэктара ўстановы адукацыі «Міжнародны дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А.Д.Сахарова»   |
| Кузняцова<br>Аляксандра Пятровіча         | – прарэктара па навуковай рабоце ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»   |
| Кузняцова<br>Уладзіміра Уладзіміравіча    | – намесніка начальніка Пінскай мытні па арганізацыі мытнага афармлення і кантролю   |
| Кулдыкова<br>Яўгенія Мікалаевіча          | – начальніка Заходняй пошукава-здымачнай партыі Беларускай гідрагеалагічнай экспедыцыі геалагаразведчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белгеалогія»  |
| Курачку<br>Леаніда Рыгоравіча             | – ляснічага Бокаўскага лясніцтва дзяржаўнай вопытнай лесагаспадарчай установы «Мазырскі вопытны лясгас»   |
| Кухарчыка<br>Міхаіла Андрэевіча           | – цесляра спецыялізаванага ўпраўлення № 175 адкрытага акцыянернага таварыства «Будаўніча-мантажны трэст № 19», г. Ліда  |
| Лазюка<br>Мікалая Іванавіча               | – машыніста бульдозера даччынага прадпрыемства «Шчучынская МПМК-166» Гродзенскага абласнога вытворчага праектна-будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства «Гродна-аблсельбуд»                                    |
| Латана<br>Віктара Віктаравіча             | – намесніка дырэктара па вытворчасці філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода  |
| Ліпніцкага<br>Івана Эдуардавіча           | – начальніка ўпраўлення аховы здароўя Мінскага аблвыканкама   |
| Марозава<br>Валерыя Міхайлавіча           | – начальніка кантрольна-рэвізійнага аддзела Дзяржаўнага мытнага камітэта  |
| Мартынава<br>Уладзіміра Аляксандравіча    | – дырэктара дырэкцыі інфармацыйнага вясчання закрытага акцыянернага таварыства «Другі нацыянальны тэлеканал»  |
| Маскевіча<br>Станіслава Мечаслававіча     | – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Саюзпраммантаж», г. Гродна   |
| Пачабыта<br>Льлю Уладзіміравіча           | – вытворцу работ адкрытага акцыянернага таварыства «Ваўкавыскае рамонтна-будаўнічае прадпрыемства № 1»  |

|  |   |
|--|---|
| Пiрoжнiкa<br>Ивaнa Ивaнaвiчa           | – дэканa гeагрaфiчнaгa фaкулътэтa Бeларускaгa дзяржaўнaгa ўнiвeрcитэтa  |
| Прaкaпoвiчa<br>Улaдзiмiрa Пятрoвiчa    | – ляснiчaгa Тaмaшoўскaгa ляснiцтвa дзяржaўнaй лeсaгaспaдaрчaй устaнoвы «Брэсцкi лясгac»   |
| Пятрoвa<br>Алeксaндрa Мiкaлaевiчa      | – дырэктaрa прaектнa-дaслeдчaгa кaмуналнaгa ўнiтaрнaгa прaдпрыeмствa «Мiнскгрaдa»   |
| Пятрoўскaгa<br>Ивaнa Ивaнaвiчa         | – мулeрa ўчaсткa мaнaлiтнaгa будaўнiцтвa aдкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «Грoднaжылбуд»   |
| Пятрэнкy<br>Гaрa Aнaтoльeвiчa          | – трэнeрa-выклaдчыкa пa грэкa-рымскaй бaрaцьбe ўстaнoвы «Шкoлa вышэйшaгa спaртыўнaгa мaйтэртвa», г. Гoмeль  |
| Рaeўскaгa<br>Улaдзiмiрa Алeксaндрaвiчa | – гeнeрaльнaгa дырэктaрa Мaгiлeўскaгa дзяржaўнaгa вытвoрчaгa лeсaгaспaдaрчaгa aб'яднaннa  |
| Рaзумaвa<br>Алeксaндрa Мiхaйлaвiчa     | – нaмeснiкa дырэктaрa пa iдeлaгiчнaй рaбoцe i пeрсaнaлу фiлiялa зaкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «AТЛAНТ» – Бaрaнaвiцкaгa стaнкaбудaўнiчaгa зaвoдa   |
| Рухлeвiчa<br>Юрyя Вячaслaвaвiчa        | – мaшынiстa aўтaвышкi aдкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «Лiдскae рaмoнтнa-будaўнiчae прaдпрыeмствa № 17»  |
| Рынкeвiч<br>Нaтaлiю Пятрoўнy           | – нaмeснiкa нaчaлнiкa ўпрaўлeннa aргaнiзaцый мытнaгa кaнтрoлю Дзяржaўнaгa мытнaгa кaмiтэтa  |
| Смятaнiнa<br>Гeнaдзiя Улaдзiмiрaвiчa   | – дырэктaрa дзяржaўнaй лeсaгaспaдaрчaй устaнoвы «Вaўкa-выскi лясгac»  |
| Сямeнaвy<br>Вoльгy Алeксeeўнy          | – нaмeснiкa дырэктaрa пa вучэбнaй рaбoцe дзяржaўнaй устaнoвы aдукaцый «Сярэднaя aгyльнaaдукaцыйнaя шкoлa № 5 г. Рaгaчoвa»   |
| Тaрaсa<br>Ивaнa Вiкeнцeвiчa            | – вaдзiцeлa aўтaмaбiлa aдкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «Aўтoбусны пaрк г. Грoднa»   |
| Тaрaсa<br>Улaдзiмiрa Мiкaлaевiчa       | – мaнтaжнiкa будaўнiчaгa ўпрaўлeннa № 133 aдкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «Будaўнiчa-мaнтaжны трэст № 19», г. Лiдa  |
| Урбaн<br>Нaдзeю Алeксeeўнy             | – ляснiчaгa Лyбoнiцкaгa ляснiцтвa дзяржaўнaй лeсaгaспaдaрчaй устaнoвы «Бaбруйскi лясгac»  |
| Ушкeвiчa<br>Алeгa Ивaнaвiчa            | – гeнeрaльнaгa дырэктaрa aдкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «Грoднaжылбуд»   |
| Цaрыкeвiчa<br>Фeдaрa Ивaнaвiчa         | – мaйтэртa лeсy Бeрaзнянскaгa ляснiцтвa дзяржaўнaй лeсaгaспaдaрчaй устaнoвы «Жыткaвiцкi лясгac»   |
| Цяўлoўскyю<br>Тaццянy Ивaнaўнy         | – нaмeснiкa дырэктaрa пa кaмeрцыйных пытaннях aдкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «AГAТ-cиcтэмy кiрaвaннa»  |
| Чaрнышoвa<br>Юрyя Сцянaнaвiчa          | – гeнeрaльнaгa дырэктaрa aдкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «Грoдзeнскaя тытунeвaя фaбрыкa «Нeмaн»   |
| Чaртoвiчa<br>Aнaтoлiя Вaлeянцiнaвiчa   | – лeснiкa Сялeўскaгa ляснiцтвa дзяржaўнaй лeсaгaспaдaрчaй устaнoвы «Крyпскi лясгac»   |
| Чaxoўскyю<br>Aнтaнiнy Aнaтoльeўнy      | – вядучaгa iнжынeрa сeктaрa пa рaспрaцoўцy прaектaў унутрыгaспaдaрчaгa зeмлeўпaрaдкaвaннa, схeм зeмлeўпaрaдкaвaннa i глeбaвaгa aбслeдaвaннa рэспублiкaнскaгa дaччынaгa ўнiтaрнaгa прaдпрыeмствa «Прaектны iнcтытyт «Гoмeль-дзiпрaзeм» |
| Шaвeлeя<br>Вiктaрa Улaдзiмiрaвiчa      | – мaйтэртa кaвaльскaй вытвoрчaсцi фiлiялa зaкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «AТЛAНТ» – Бaрaнaвiцкaгa стaнкaбудaўнiчaгa зaвoдa   |
| Шaўчэнкy<br>Сяргeя Улaдзiмiрaвiчa      | – нaмeснiкa нaчaлнiкa Гoмeльскaй мытнi пa прaвaxoўнaй рaбoцe  |
| Швeдa<br>Юciфa Пятрoвiчa               | – дaрoжнaгa рaбoчaгa ўпрaўлeннa мeхaнiзaцый i cпeцыйлiзaвaных рaбoт № 134 aдкрытaгa aкцыйнeрнaгa тaвaрыствa «Грoднaпрaмбуд»   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Шэйко<br>Васілія Аляксандравіча       | – начальніка вытворча-дыспетчарскага бюро зварачнай вытворчасці філіяла закрытага акцыянернага таварыства «АТЛАНТ» – Баранавіцкага станкабудаўнічага завода<br>медалём Францыска Скарыны    |
| Алейнік<br>Кацярыну Васільеўну        | – артыста балета (саліста) – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»                     |
| Вежнавец<br>Марыну Валер’еўну         | – артыста балета (саліста) – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»                     |
| Вярэнчыкава<br>Ігара Раманавіча       | – дырэктара ўстановы адукацыі «Юрыдычны каледж Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта»  |
| Гвоздзіка<br>Дзмітрыя Іванавіча       | – артыста аркестра вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча»   |
| Гугніна<br>Аляксандра Аляксандравіча  | – загадчыка кафедры сусветнай літаратуры і культуралогіі ўстановы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт»  |
| Еранькова<br>Леаніда Мікалаевіча      | – загадчыка музычнай часткі дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»   |
| Кавалёва<br>Юрыя Андрэевіча           | – артыста балета (саліста) – вядучага майстра сцэны дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»                     |
| Кавальчыка<br>Сяргея Міхайлавіча      | – галоўнага рэжысёра дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага»  |
| Кірыленку<br>Валянціна Аляксандравіча | – артыста-вакаліста (саліста) заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа» творчага аб’яднання музычных калектываў Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі |
| Лазоўскую<br>Таццяну Мікалаеўну       | – артыста-вакаліста (саліста) заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа» творчага аб’яднання музычных калектываў Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі |
| Матвеенка<br>Рэнату Валер’еўну        | – артыста хору вышэйшай катэгорыі дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны народны хор Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча»   |
| Міронаву<br>Тамару Васілеўну          | – артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы»  |
| Паддубскага<br>Руслана Віктаравіча    | – аглядальніка палітычнага дырэкцыі інфармацыйнага вясчання закрытага акцыянернага таварыства «Другі нацыянальны тэлеканал»   |
| Пазнякова<br>Міхаіла Паўлавіча        | – старшыню Мінскага гарадскога аддзялення грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі»   |
| Спірыдовіч<br>Алену Барысаўну         | – карэспандэнта спецыяльнага творчага аб’яднання падрыхтоўкі тэлепраграм галоўнай дырэкцыі тэлевытворчасці Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі  |

## 2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | «Народны артыст Беларусі»   |
| Бандарчук<br>Таццяне Мікалаеўне | – дырэктару – мастацкаму кіраўніку дзяржаўнай відовішчнай установы «Беларускі дзяржаўны цырк»<br>«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь» |
| Ляпохінай<br>Алене Міхайлаўне   | – артысту прыватнага канцэртнага ўнітарнага прадпрыемства «Прадзюсерскі цэнтр «Спамаш»  |
| Чычынай<br>Веры Іванаўне        | – мастацкаму кіраўніку ансамбля песні, музыкі і танца «Белыя росы» дзяржаўнай установы культуры «Гродзенская абласная філармонія»       |

- «Заслужаны вынаходнік Рэспублікі Беларусь»**
- Груздзіловічу – старшыні рэспубліканскага грамадскага аб’яднання «Фонд Леаніду Міхайлавічу вынаходніцкай дзейнасці»
- «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»**
- Кобрынскаму – рэктару ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры» Міхаілу Яфімавічу
- «Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь»**
- Мартынаву – генеральнаму дырэктару сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю «Марко» Мікалаю Васільевічу
- «Заслужаны лесавод Рэспублікі Беларусь»**
- Дамнянкову – дырэктару дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Пу- Аляксандру Васільевічу хавіцкі лягас»
- «Заслужаны работнік сферы абслугоўвання Рэспублікі Беларусь»**
- Еўтухоўскаму – генеральнаму дырэктару таварыства з абмежаванай адказнасцю «Гандлёвы дом «На Нямізе» Міхаілу Міхайлавічу
- «Заслужаны геолог Рэспублікі Беларусь»**
- П’еху – начальніку Мазырскай нафтаразведчай экспедыцыі глыбокага свідравання геологаразведчага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Белгеалогія» Багдану Марцінавічу
- «Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»**
- Марозаву – галоўнаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па паруснаму спорту Сяргею Мікалаевічу
- «Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»**
- Кірыенку – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па веласпорту Васілю Васільевічу
- Лісоўскаму – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па веласпорту Аляксандру Ігаравічу
- Панарынай – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па веласпорту Вользе Юр’еўне
- Шараковай – спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па веласпорту Таццяне Валер’еўне
- Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь** **А.Лукашэнка**